



Гомельскі універсітэт

№ 5(961) | ЧАЦВЕР, 25 сакавіка 1999 г. | Газета заснавана ў верасні 1969 года | Выходзіць два разы ў месяц | Цана дагаворная

НАШЫ КАНДЫДАТЫ Ў ДЭПУТАТЫ



Л.А.Шамяткоў — кандыдатаў навук.
Л.А.Шамяткоў з уласцівымі яму мэтанакіраванасцю і настойлівасцю адстойвае дэмакратычныя прынцыпы эканамічных, нацыянальных і рэгіянальных праблем. Як старшыня савета рэктараў Гомельскай вобласці рашуча выступае за захаванне традыцый і прынцыпаў нацыянальнай сістэмы адукацыі, за дзяржаўнае забеспячэнне яе даступнасці для ўсёй моладзі. Ён прыкладае вялікія намаганні для паляпшэння ўмоў жыцця гамельчан.

Л.А.Шамяткоў — **дастойны кандыдат у дэпутаты Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў.**

Л.С.Янкоў Аляксандр Вітальевіч — кандыдат у дэпутаты Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў па Палескай выбарчай акрузе № 6.
А.В. Лысянкоў нарадзіўся ў 1956 г. у г. Баранавічы Брэсцкай вобласці ў сям'і рабочых. Беларус. Закончыў Рэспубліканскую школу-інтэрнат спартыўнага профілю, факультэт фізічнага выхавання Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, стацыянарна-завочна — Санкт-Пецярбургскі гуманітарны ўніверсітэт, службы ў радах Савецкай Арміі. Па спецыяльнасці — педагог.
З 1982 г. А.В. Лысянкоў працаваў дырэктарам культурнага цэнтру ўніверсітэта, у мінулым годзе быў назначаны прарэктарам па культурна-асветніцкай рабоце, мастацкі кіраўнік і балетмайстар народнага фальклорна-харэаграфічнага ансамбля "Радзімічы", аўтар і кіраўнік праектаў у галіне культуры і міжнароднага супрацоўніцтва.
Пры выбранні дэпутатам будзе садзейнічаць: — далейшаму развіццю літаратуры, мастацтва, народнай творчасці, навукі і тэхнікі;



— уводу ў эксплуатацыю тралейбуснай лініі па вуліцах Юбілейная і Кожара;
— адкрыццю філіяла культурнага цэнтру па вул. П. Броўкі;
— забеспячэнню ў школах і дашкольных установах умоў для ўсебаковага гарманічнага развіцця дзяцей з улікам іх здольнасцей;
— умацаванню парадку і павышэнню культуры нашых людзей;
— арганізацыі паўнацэннага адпачынку моладзі.
Галоўным у дэпутацкай дзейнасці А.В. Лысянкоў бачыць аператыўнае і дзейснае выкананне наказаў выбаршчыкаў. Яго дэвіз: менш слоў, больш спраў!
А.В. Лысянкоў — **дастойны кандыдат у дэпутаты Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў.**

Юбілей факультэта

ШЛЯХ З ВЫХАДАМ НА СУСВЕТНУЮ АРБІТУ

На гэтым тыдні ў суботу на факультэце фізічнай культуры адбудуцца ўрачыстасці, прысвечаныя яго 50-гадоваму юбілею. Матэрыял дэкана факультэта кандыдата псіхалагічных навук, дацэнта, заслужанага трэнера Рэспублікі Беларусь **Б.М.Зайцава** прысвечаны гэтай знамянальнай падзеі.
Па рашэнню ўрада Беларусі 1 сакавіка 1949 года ў Гомельскім дзяржаўным педінстытуце імя В.П. Чкалава быў адкрыты факультэт фізічнага выхавання. У той час залечваліся раны вайны. Нялёгка даводзілася нашым суайчыннікам. Аднак падрасла маладая змена. Яна жыла будучыняй, з аптымізмам глядзела наперад. І гэты яе аптымізм у многім вызначаўся фізкультурай і спортам. Праз старты, трэніроўкі, паўсядзённыя заняткі фізкультурай загартоўваўся характар новага пакалення і тых, хто першым прыйшоў вучыцца на факультэт фізічнага выхавання былога педінстытута.
Першым дэканам новага факультэта быў Д.І.Волкаў, чалавек энергічны, з вялікімі арганізатарскімі здольнасцямі. Побач з ім плённа працавалі яго аднадумцы Я.Т.Церашкавец, Я.М.Валегура, Б.С.Бычкоў і іншыя вопытныя выкладчыкі і спецыялісты.
У першыя гады свайго існавання факультэт практычна не меў матэрыяльнай базы. Але гэта не перашкаджала студэнтам за кошт упартых заняткаў і трэніровак, у асноўным на адкрытым паветры, удасканальваць сваё спартыўнае майстэрства, паспяхова выступаць на розных спаборніцтвах.
Першы выпуск на факультэце адбыўся ў 1953 годзе. Яго дыпламы атрымалі 13 чалавек. Лепшыя з выпускнікоў — В.Э.Бяляўскі, І.Д.Будзюхін і інш. — папоўнілі выкладчыцкі калектыў свайго факультэта.
З 60-х гадоў факультэт пачаў чарговы адлік свайго развіцця. Паявіліся прыём студэнтаў. Пры асобных наборах прымалася на першы курс да 200 чалавек. Адкрылася завочнае аддзяленне. З'явіліся новыя кафедры: тэарэтычных асноў фізічнага выхавання, медыка-біялагічных дысцыплін, лыжнага спорту і плавання, лёгкай атлетыкі.
Працяглы час дэканам факультэта быў кандыдат педагогічных навук, дацэнт, у апошнія гады сваёй працы прафесар А.Ф.Семікоп. Для станаўлення і развіцця факультэта ён унёс вялікі ўклад.
Гэты ж перыяд стаў пачаткам уваходжання студэнтаў і выхаванцаў факультэта ў вялікі

ШАМЯТКОЎ

Леанід Аляксандравіч — кандыдат у дэпутаты Гомельскага абласнога Савета па Алімпійскай выбарчай акрузе № 1.
Л.А.Шамяткоў нарадзіўся ў 1937 годзе ў г.Гомелі. Беларус, беспартыйны, з сялян. Увесь жыццёвы шлях Л.А.Шамяткова звязаны з Гомелем. Тут ён закончыў школу, педінстытут, аспірантуру. У 31 год стаў доктарам фізіка-матэматычных навук, у 36 — прафесарам. У 1980 годзе быў абраны членам-карэспандэнтам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, у 1994 г. — акадэмікам Беларускай акадэміі адукацыі. Працоўную дзейнасць пачаў у Гомельскім аддзяленні Інстытута матэматыкі АН БССР, адкуль у 1977 годзе быў пераведзены на пасаду прарэктара па вучэбнай рабоце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1989 годзе савет працоўнага калектыву выбраў Л.А.Шамяткова рэктарам ГДУ.
Леанід Аляксандравіч шырока вядомы ў нашай краіне і за рубяжом як выдатны матэматык. Ён стварыў у Гомелі навуковую матэматычную школу. Сярод яго вучняў — 6 дактароў і 29

"МІСТЭР УНІВЕРСІТЭТА-99"



Стала добрай традыцыяй штогод праводзіць конкурсы на атрыманне ганаровага звання "Містэр універсітэта". Гэта спаборніцтва эрудытаў і ўмельцаў выклікала вялікую цікавасць шматлікіх балельшчыкаў з усіх факультэтаў і сёлета. Канкурэнты за прыз змагаліся з пераменным поспехам і дастойна, заслужылі дружныя апладысменты сваіх прыхільнікаў.
У выніку пераможцам захапляльнага паядынку выйшаў чацвёртаккурснік юрыдычнага факультэта (на здымку) Дзмітрый Улога.
Фота **У.ЧЫСЦКА.**

НАЗНАЧАНЫ ДЭКАНАМ

На вакантную пасаду дэкана філалагічнага факультэта загадам па ўніверсітэту назначаны кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай мовы Уладзімір Андрэевіч Бобрык, які на працягу некалькіх гадоў працаваў намеснікам дэкана названага факультэта.

ПЕРАМОЖЦЫ Ў ДРУГІ РАЗ

Па выніках спаборніцтва за 1998 год у другі раз запар пераможцам выйшаў Цэнтральны раён нашага горада. З гэтай нагоды ў памяшканні абласнога грамадска-культурнага цэнтру адбылася ўрачыстасць. Цэнтральнаму раёну ўручаны дыплом і пераходны Чырвоны сцяг гарвыканкома. Адзначаны дасягненні перадавых калектываў раёна, у тым ліку і навучальных устаноў, сярод якіх быў названы і наш універсітэт.
На ўрачыстым сходзе з кароткай прамовай выступіў старшыня гарвыканкома А.С.Якабсон.
Перад удзельнікамі сходу выступілі калектывы мастацкай самадзейнасці раёна. Гледачоў парадавалі сваімі талентамі і студэнты нашага ўніверсітэта.

"АД МАЛЕНЬКАЙ РАДЗІМЫ ПАЧЫНАЕЦЦА ЎСЯ БЕЛАРУСЬ"

(Аб сустрэчы будучых філолагаў з пісьменніцай Т.Мельчанка)

Цішыню, спакой, дабрывню і чуйнасць, а разам з тым моц і веліч адчулі мы ў словах выдатнага чалавека, таленавітай пісьменніцы. Кожны яе верш кранаў нашы душы, даходзіў да самай глыбіні сэрца, прыносіў з сабой нешта новае, нязведанае і хваляючае. Розныя малюнкi паўставалі перад нашымі вачыма, кожны з нас бачыў у іх сваё, роднае. Кожным сваім словам Таіса Мельчанка нібы будавала дом, у якім мы адчувалі сябе сапраўднымі яго жыхарамі.
Таіса Васільеўна Мельчанка (Цыганкова) нарадзілася на Гомельшчыне ў в. Маркавічы. Яшчэ ў школе марыла стаць журналістам. Але ж пасля заканчэння 11 класаў пайшла

(Заканчэнне на 2-й стар.)

УЗРАСТАЕ СТАТУС ВУЧОНЫХ



У жыцці галоўнага метралага нашага ўніверсітэта доктара фізіка-матэматычных навук, прафесара кафедры оптыкі Уладзіміра Уладзіміравіча Сыцько ў праемежку дзесяці дзён адбыліся дзве вельмі прыемныя падзеі. Спачатку яго абралі членам-карэспандэнтам Беларускай інжынернай акадэміі, а праз паўтара тыдня ён атрымаў пасведчанне за № 10 акадэміка Акадэміі метралогіі "Белая Русь". Выбранне яшчэ маладога вучонага адразу ў дзве грамадскія акадэміі Беларусі сведчыць аб шырокім прызнанні яго высокага навуковага патэнцыялу.
Членам-карэспандэнтам Беларускай інжынернай акадэміі з'яўляецца яшчэ адзін вучоны ГДУ — доктар тэхнічных навук, прафесар кафедры агульнай фізікі, загадчык праблемнай лабараторыі перспектывных матэрыялаў І.М.Мельнічэнка.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

К 200-летию со дня рождения гения русской литературы

ПУШКИН - ЭКОНОМИСТ

Пушкин-поэт, Пушкин-романист, Пушкин-публицист, Пушкин-критик – это понятно всем и это бесспорно. Но Пушкин-экономист! Полноте, нет ли здесь преувеличения?

Думается, что нет. К тому же это естественно и органично. Речь не столько об оригинальных суждениях, сколько даже о формальных признаках такого подхода к личности А.С.Пушкина. Взять хотя бы тот же пушкинский литературный журнал "Современник", где с самого основания существовал весьма серьезный экономический раздел. Среди новых книг "Современник" всегда отмечал издания по экономическим вопросам, рецензировал их. Во второй книге Пушкин разобрал "Статистическое описание Нахичеванской провинции", а в третий номер включил статью "О Государственной внешней торговле". А сколько статистических данных изучил Пушкин при написании "Истории села Горюхина", в частности, о размерах земельных угодий, площадях под отдельными сельскохозяйственными культурами.

Огромный интерес к политическим и экономическим наукам, характерный для русского общества первой четверти прошлого века, не

мог не захватить и Пушкина и не оказать заметного влияния на эволюцию его экономических взглядов. В этом аспекте достаточно определенно выделяются два периода: преддекабрьский и последекабрьский (речь идет о восстании 14 декабря 1825 года). Он входил в круг будущих декабристов (Бестужев, Репин, Крюков и др.), где частные лекции по политэкономии читали такие профессора как Куницын, Галич, Герман, отличающиеся оригинальными взглядами на устройство общества. Да, политическая экономия во время Пушкина прежде всех иных наук представлялась теоретической основой, инструментом, с помощью которого только и возможно переустройство общества. Вот почему на страницах пушкинских рукописей того времени, и прежде всего в первых главах "Евгения Онегина", встречается много имен известных политических деятелей и экономистов – А.Смит, Ж.Б.Сей, И.Бентон и др.

В последекабрьский период, когда по словам самого же Пушкина "французская кадрили заменила А.Смита", круг его экономических интересов как

бы конкретизируется и от глобальных экономических и политических проблем они перемещаются в сферу конкретной экономики: управления помещичьим имением (особенно после женитьбы поэта), организации мануфактуры, издательского дела.

В числе близких его друзей на протяжении всей жизни был С.А.Соболевский – гуманист по натуре и предприниматель по призванию. Соболевский организовал и стал владельцем одной из лучших в России б у м а г о п р я д и л ь н ы х мануфактур, оснащенной самой современной техникой. Из переписки Соболевского и Пушкина следует, что поэт владел финансовой и бухгалтерской терминологией.

Но это в прошлом. А сегодня? И сегодня как никогда Пушкин актуален, и, прежде всего, по принципиальным экономическим понятиям вхождения в рыночную экономику. В частности, по вопросу о том "... как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет". Кстати, должен заметить, как правило, на занятиях по экономической теории на вопрос о "простом продукте", очень редко

студенты дают правильный ответ. Возможно, потому, что не читали А.Смита, или "Евгения Онегина".

Из той же переписки с Соболевским любопытно высказывание Пушкина об истинном источнике богатства и не только государства. На замечание издателя, что, мол, Пушкин богат "... черт ли ему в деньгах", он отвечает: "Положим так, но я богат через мою торговлю стишистой, а не прадедовскими вотчинами" (которые, кстати, были в ведении его брата).

Или другая тема – золота и булата, читай сегодня – денег и оружия. На одной стороне "Все мое" и "Все куплю" – это же фундаментальные свойства золота как денег, а на другой стороне – "Булат-оружие" – и та же определяющая основа: "Все мое", но уже с интонацией разной: "Все возьму". А чего стоит торжествующая тирада "Скупого рыцаря": "Я царствую!". Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава...". Это ли не иллюстрация к диктаторству и насильственному характеру "первоначального наполнения капитала" в наш нынешний век переходного периода к рынку, куда как более подходит финальная фраза из того же "Скупого рыцаря" – "Ужасный век, ужасные сердца!"

Г.ВЕТЛУГАЕВ, доцент кафедры экономических теорий.

ШЛЯХ З ВЫХАДАМ НА СУСВЕТНУЮ АРБИТУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

спорт. І перш за ўсё на Алімпійскай гульні. Іх чэмпіёнамі сталі Леанід Гейштар і Алена Рудкоўская, сярэбранымі прызёрамі – Сяргей Смаль, Наталля Сазановіч, бронзавымі – Мікалай Кіраў, Яўген Гаўрыленка, Вугар Аруджаў. У Алімпійскіх гульнях удзельнічалі Віктар Банькоўскі, Аляксандр Варабей, Аляксандр Фомчанка, Віктар Пусеў, Алег Саламахін, Наталля Стасюк, Андрэй Смірноў, Ірына Ятчанка.

Дзесяткі выхаванцаў факультэта сталі пераможцамі і прызёрамі чэмпіянатаў свету, Еўропы, былога Савета Саюза, нашай рэспублікі.

З гадамі павялічвалася колькасць вопытнейшых выкладчыкаў-трэнераў. Цяпер сярод іх – заслужаныя трэнеры Рэспублікі Беларусь В.А.Каляда, В.В.Лісоўскі, У.К.Паўлючкоў, В.П.Крукоўскі, Б.А.Царыкаў, А.У.Хатылёў.

З развіццём факультэта наспела неабходнасць адкрыць новыя кафедры: тэорыі і метады фізічнай культуры (заг. дацэнт М.Р.Кошман), лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту (заг. кандыдат пед. навук М.В. Каняхін), аздаравленчай і лячэбнай фізічнай культуры (заг. кандыдат пед. навук, дацэнт Г.І.Нарскін).

На факультэце ўпершыню ў рэспубліцы распрацаваны новы вучэбны план падрыхтоўкі спецыялістаў з пяцігадовым тэрмінам навучання. Цяпер ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў па адной кваліфікацыі: "Выкладчык фізічнай культуры". Аднак яна ўключае 5 спецыяльнасцей: фізічная рэабілітацыя; лячэбная фізічная культура; практычная псіхалогія; дашкольнае фізічнае выхаванне; трэнер па відах спорту.

За паўстагоддзе факультэт падрыхтаваў звыш трох тысяч спецыялістаў. Многія з іх знаходзіліся і працягваюць працаваць на кіруючых пасадах у галіне фізічнай культуры і спорту. Сярод іх – В.Ф.Пуцькоў, В.П.Макаранка, В.Т.Сцепанцоў, В.П.Пазнякоў, А.І.Бондараў, С.П.Мірановіч, В.Г.Шпітальнікаў, А.Ц.Барысюк і многія іншыя. На працягу апошніх гадоў факультэт займае першае месца сярод факультэтаў фізічнай культуры ў Рэспубліцы Беларусь па спартыўна-масавай рабоце.

Плэнна працуе аспірантура па спецыяльнасці 13.00.04 – тэорыя і метады фізічнай культуры, спартыўнай трэнеры і аздаравленчай спартыўнай культуры. У прыватнасці, толькі за 1997 год было паспяхова абаронена 5 кандыдацкіх дысертацый.

Пасля свайго юбілею факультэт фізічнай культуры выходзіць на новыя рубяжы. І яны павінны быць яшчэ больш высокімі.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУШКИНСКОЙ ВИКТОРИНЫ

Перед Вами два стихотворения на одну тему, написанные Яр. Смеляковым и Юл. Друниной. Сопоставьте две точки зрения. Какая из них представляется Вам более правильной? Аргументируйте свою позицию.

Яр.СМЕЛЯКОВ

НАТАЛИ

Уйдя с испугу в тихость быта, Живя спокойно и тепло, Ты думала, что все забыто И все травой поросло.

Детей задумчиво лаская, Старела как жена и мать... Напрасный труд, мадам Ланская, Тебе от нас не убежать!

То пламя, честное и злое, Тот русский нынешний народ, И под могильною землею Тебя отыщут и найдут.

Еще живя в сыром подвале, Где пахли плесенью углы, Мы их по пальцам сосчитали, Твои дворцовые балы.

И не забыли тот, в который, Раба страстишек своих, Толкалась ты на верхних хорах Среди чиновниц и купчих.

И, замирая то и дело, Боясь, чтоб Пушкин не узнал, С мольбою жадною глядела В ту бездну, где крутился бал.

Мы не забыли и сегодня, Что для тебя, дитя балов, Был мелкий шепот старой сводни Важнее пушкинских стихов.

Ю.ДРУНИНА

НАТАЛЬЯ ПУШКИНА

И просто ли испить такую чашу – Подругой гения

Вдруг стать в восемнадцать лет?.. Наталья Николаевна, Наташа,

И после смерти вам покоя нет!

Была прекрасна – виновата, значит: Такое ясно каждому как день.

И негодуют, сетуют, судачат И судят – радят все, кому не лень.

А просто ли испить такую чашу? И так ли весело и гладко шли

Дела у той, что сестры звали "Таша", А мы – великосветски! – "Натали"?

...Да, торопила – скоро роды снова. Да, ревновала и звала домой.

Что этой девочке до Пугачева, Когда порой хоть в петлю лезть

самой? Коль не любила бы –

Не ревновала. В нее влюблялись? –

В том дурного нет. А если льстило быть царицей бала –

Вот криминал В восемнадцать, двадцать лет!

Бледна, тонка, застенчива – Мадонна,

Как будто бы сошедшая с холста. А сплетни, анонимки –

Все законно: Всегда их привлекала красота.

Забыви мы, что, уходя с земли, Поэт просил Наташу не

тревожить – Оставим же в покое... Натали.

“АД МАЛЕНЬКАЙ РАДЗІМЫ ПАЧЫНАЕЦА ЁСЯ БЕЛАРУСЬ”

(Аб сустрэчы будучых філолагаў з пісьменніцай Т.Мельчанка)

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

вучыцца на настаўніка. У школе Т.Мельчанка адпрацала 27 год і заўсёды казала: "Каб любіць сваю прафесію – трэба любіць дзяцей".

У апошнія гады паэтэса цвёрда вырашыла пакінуць школу і займацца толькі творчай працай. Яе вершы -- пра тое, што адчувае яе душа. Шмат з іх прысвечана родным, дарагім сэрцу мясцінам. Не абмінула Т.Мельчанка і тэму Вялікай Айчыннай вайны – тэму далёкую і такую балючую, калі ўспомніць пра тое, колькі гора, смерці яна прынесла.

Звяртаецца яна ў сваёй творчасці да афганскай вайны (верш "Жалобны напеў") і Чарнобыля. На верш "Дрэва славянства", які прысвечаны чарнобыльскай тэме, напісана музыка. А ў верша "Экалагічны экацыд" ёсць свая гісторыя. Аднайчы ў чарнобыльскай зоне чалавек убачыў ластавак, якія адрозніваліся ад звычайных сваім колерам – белым.

Пра свае вершы сама пісьменніца кажа: "Вершы ў мяне цяжкія, шматпраблемныя, бо жыццё само цяжкае, і літаратар у першую чаргу павінен кранацца гэтых праблем".

Тэмы лірыкі, кахання яскрава гучаць у такіх яе вершах як "Спёка души", "Узвезная дарога", "Крыж кахання". Лічачы сябе сапраўднай інтэрнацыяналісткай, Т.Мельчанка закранае тэму дружбы народаў. Ёй і прысвечаны яе зборнік перакладаў "Сябрына".

Вельмі хвалюе пісьменніцу лёс нашай роднай мовы і, як лічыць яна, гэта самая першарадная задача краіны. І калі мы самі не ўздзем свой голас на абарону сваёй мовы, то нас не ўспрымуць як народ (верш "Адзнака годнасці"). Гэтыя словы трэба лічыць лозунгам нашага жыцця і разам змагацца за сваю радзіму, за сваю родную мову.

Наталля КУЗЬМЯНКОВА, студэнтка гр. Б-11 філалагічнага факультэта.

На Міжнароднай навуковай канферэнцыі

У Мінску прайшла Міжнародная навуковая канферэнцыя "Праблемы беларускай археаграфіі", прысвечаная 175-годдзю выхаду ў свет "Беларускага архіва старажытных грамаў". У яе рабоце прымалі ўдзел вучоныя Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы. Гэта была першая навуковая канферэнцыя ў Рэспубліцы Беларусь, ды і наогул на беларускай зямлі.

Мэтанакіраваная навуковая публікацыя разнастайных беларускіх матэрыялаў пачалася з выдання ў 1824 г. у Маскве "Беларускага архіва старажытных грамаў" – першага археаграфічнага зборніка дакументаў, цалкам прысвечаных гісторыі Беларусі. Складальнікам і рэдактарам гэтай археаграфічнай працы з'яўляецца Іван Іванавіч Грыгаровіч, а мецэнатам выступаў Мікалай Пятровіч Румянцаў.

Бацька Грыгаровіча быў адукаваным чалавекам, ён закончыў Кіеўскую духоўную акадэмію, добра ведаў лацінскую і грэчаскую мовы. Яго сын І.І.Грыгаровіч атрымаў высокую духоўную адукацыю, не толькі

ПАМ'ЯЦІ СЛАВУТАГА ЗЕМЛЯКА

дасканала валодаў лацінскай, грэчаскай і польскай мовамі, але і цудоўна ведаў мову свайго народа.

Пасля заканчэння ў 1811 г. Магілёўскай духоўнай семінарыі І.І.Грыгаровіч стаў выкладчыкам духоўнага вучылішча ў Магілёве, а на летнія канікулы, як і раней, прыязджаў да бацькі ў Гомель, дзе і сустрэўся з Румянцавым. Знаходзячыся ў семінарыі, Грыгаровіч так вывучыў надрукаваныя да таго часу летапісы, што пры сустрэчы з Румянцавым здзіўіў апошняга аб'ёмам сваіх ведаў, і дзяржаўны канцлер Расійскай імперыі вырашыў прыцягнуць яго да сваёй працы па пошуку і вывучэнню рукапісаў. Румянцаў за свой кошт накіроўвае свайго памочніка вучыцца ў Пецярбургскую духоўную акадэмію. Меркавалася, што ён застанеца ў Пецярбургу, але ў 1820 г. хворы бацька папрасіў яго вярнуцца ў Гомель. Нягледзячы на незадаволенасць Румянцава Грыгаровіч прыехаў у Гомель, дзе стаў святаром, а потым яшчэ і рэктарам прыходскага вучылішча. Граф працягваў

апякаць Грыгаровіча. Ён папрасіў у магілёўскага архіепіскапа дазвол Грыгаровічу працаваць з рукапісамі ў магілёўскіх і мсціслаўскіх духоўных і свецкіх школках. Ідэя Грыгаровіча па падрыхтоўцы зборніка дакументаў па гісторыі Беларусі была ўспрынята Румянцавым з захапленнем. Ён заплаціў расходы на выданне зборніка і дапамог прайсці праз цензурныя рагаты.

Удзельнікі Міжнароднай навуковай канферэнцыі заявілі аб сваім намеры прадоўжыць справу Грыгаровіча ў новых умовах, гаварылі аб неабходнасці пашырэння археаграфічнай працы, аб стварэнні ў Рэспубліцы Беларусь Археаграфічнай камісіі, якая павінна каардынаваць дзейнасць у гэтым напрамку. У рамках канферэнцый праходзіла работа міжнароднага семінара па гістарычнай інфарматыцы, на якім уздымаліся пытанні аб укараненні новых тэхналогій у археаграфічную дзейнасць.

В.ГАЛКО, удзельнік Міжнароднай навуковай канферэнцыі, асістэнт кафедры гісторыі ўсходнеславянскіх народаў.

ГОМЕЛЬСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСИТЭТ імя Ф.СКАРЫНЫ АБ'ЯЎЛЯЕ ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ НА 1 КУРС ЗАВОЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА НА 1999 ГОД

Ва ўніверсітэт прымаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі; асобы, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі рэспублікі; беларусы замежжа. Названыя грамадзяне маюць права на базе сярэдняй адукацыі на конкурснай аснове атрымаць ва ўніверсітэце бясплатную вышэйшую адукацыю, калі адукацыя дадзенага ўзроўню набываецца ўпершыню.

Універсітэт ажыццяўляе прыём студэнтаў звыш плана прыёму на ўмовах дагавораў з аплатай навучання юрыдычнымі або фізічнымі асобамі. На месцы звыш плана прыёму, колькасць якіх вызначаецца прыёмнай камісіяй, на конкурснай аснове залічваюцца:

— абітурыенты, якія станюцца здалі ўступныя экзамены, але не прайшлі па конкурсу ва ўніверсітэт;

— абітурыенты, якія маюць накіраванні прадпрыемстваў (арганізацый) і станюцца прайшлі суб'яседаванне па прадметах уступных экзаменаў.

Суб'яседаванне праводзіцца **20 верасня**.

Прыём заяў з **9 жніўня па 2 верасня**.

Уступныя экзамены з **4 верасня**. Залічэнне ў састаў студэнтаў па плану — **да 17 верасня**, на ўмовах аплаты — **да 22 верасня**.

Паступаючыя ва ўніверсітэт падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву на імя рэктара;
- дакумент аб сярэдняй адукацыі ў арыгінале;
- 6 чорна-белых фотакартак памерам 3x4 см;
- медыцынскую даведку па форме 086У;

Залічэнне ва ўніверсітэт праводзіцца па конкурсу. У першую чаргу залічваюцца абітурыенты, якія маюць сярэдняю спецыяльную ці прафесійна-тэхнічную адукацыю з атрыманнем сярэдняй адукацыі або стаж практычнай работы не менш за 6 месяцаў і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя спецыяльнасці, а таксама слухачы падрыхтоўчага аддзялення.

Колькасць іншых асоб, якія залічаны па дадзенай спецыяльнасці, не павінна перавышаць 20% ад кантрольных лічбаў прыёму.

Выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення пры ўніверсітэце залічваюцца ў адпаведнасці з "Палажэннем аб падрыхтоўчым аддзяленні пры Гомельскім дзяржаўным ўніверсітэце імя Ф.Скарыны".

Асобы, якія закончылі сярэдняю агульнаадукацыйную навучальную ўстанову з медалём, сярэдняю спецыяльную або прафесійна-тэхнічную навучальную ўстанову (на аснове базавай школы з атрыманнем сярэдняй адукацыі) з дыпламам з адзнакай, здаюць усе ўступныя экзамены і ўдзельнічаюць у агульным конкурсе.

Па-за конкурсам пры атрыманні станоўчых адзнак на ўступных экзаменах залічваюцца:

- воіны-інтэрнацыяналісты;
- круглыя сіроты і дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў;
- дзеці з сем'яў ваеннаслужачых або рабочых і служачых, якія займалі штатныя пасады ў ваенскіх асцях, загінуўшых (памёршых) або стаўшых інвалідамі ў час праходжання ваінскай службы або работы ў складзе савецкіх войск на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў ваеннаслужачых, якія загінулі (памерлі) у мірны час пры праходжанні ваінскай службы;
- дзеці з сем'яў асоб начальніцкага і радавога саставу органаў унутраных спраў, якія загінулі (памерлі) або сталі інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама загінуўшых (памёршых) у мірны час пры выкананні службовых абавязкаў;
- інваліды I і II груп, якім у адпаведнасці з заключэннем медыка-рэабілітацыйных экспертных камісій не супрацьпаказана навучанне ў ВНУ і якія могуць наведваць заняткі;
- асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт.18 Закона Рэспублікі

— выліску з працоўнай кніжкі (для тых, хто працуе);

— даведку са службы занятасці насельніцтва (для тых, хто знаходзіцца на яе ўліку);

— дакументы, якія пацвярджаюць права абітурыентаў на льготы, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, або сведчаць аб асабістых талентах і здольнасцях абітурыентаў.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў год атрымання сярэдняй адукацыі, абавязаны прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць іх работу або вучобу за гады, што папярэднічаюць паступленню (дыплом, выліску з працоўнай кніжкі, даведку са службы занятасці насельніцтва і інш.).

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі МУС, прад'яўляецца ў прыёмную камісію абітурыентам асабіста.

Усе ўступныя экзамены з'яўляюцца конкурснымі. Яны (акрамя экзамена па спецфізпадрыхтоўцы) праводзяцца па праграмах, складзеных у адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі агульнай сярэдняй адукацыі, і зацверджаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Абітурыенты, якія не з'явіліся на экзамен без уважлівых прычын або атрымалі нездавальняючую адзнаку, да далейшых экзаменаў не дапускаюцца.

Апеляцыі па пытаннях экзаменацыйных адзнак падаюцца адказнаму сакратару прыёмнай камісіі на імя рэктара ў дзень правядзення вуснага экзамена або ў дзень аб'яўлення адзнакі па пісьмоваму экзамену. Паўторная здача экзамена не дазваляецца.

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ:

Спецыяльнасць	Экзамены
Руская мова і літаратура	1. Руская мова (дыктоўка) 2. Руская мова і літаратура (вусна) 3. Беларуская мова і літаратура (вусна)
Беларуская мова і літаратура	1. Беларуская мова (дыктоўка) 2. Беларуская мова і літаратура (вусна) 3. Руская мова і літаратура (вусна)
Матэматыка Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве	1. Матэматыка (вусна) 2. Матэматыка (пісьмова) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пераказ)
Аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі	1. Фізіка (вусна) 2. Матэматыка (вусна) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пераказ)
Гісторыя Правазнаўства	1. Гісторыя Беларусі (вусна) 2. Замежная мова (вусна) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне)
Геаграфія	1. Геаграфія (вусна) 2. Матэматыка (вусна) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пераказ)
Біялогія	1. Біялогія (вусна) 2. Хімія (вусна) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пераказ)
Фізічная культура і спорт	1. Экзамен па спецфізпадрыхтоўцы 2. Біялогія (вусна) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (пераказ)

Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС". Абітурыенты гэтай катэгорыі, якія закончылі навучальныя ўстановы з адзнакай (з выдатнымі адзнакамі), залічваюцца па выніках суб'яседавання. Суб'яседаванне праводзіцца 2 верасня па прадметах, якія вынесены на экзамены;

— суайчыннікі з іншых краін па рэкамендацыях беларускіх арганізацый і навучальных устаноў замежжа на спецыяльна выдзеленыя месцы.

Пры роўнасці конкурсных балаў перавагі маюць:

— інваліды III групы пры адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў;

— асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт.19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС";

— зваленыя ў запас ваеннаслужачыя, якія маюць ільготы, устаноўленыя заканадаўствам, і рэкамендацыі ваінскіх часцей;

— асобы, якія маюць стаж практычнай работы не менш 2 гадоў;

— медалісты сярэдніх агульнаадукацыйных навучальных устаноў, выдатнікі сярэдніх спецыяльных устаноў і ПТВ на аснове базавай школы, а таксама выдатнікі ПТВ на аснове сярэдняй школы пры паступленні на спецыяльнасці, якія адпавядаюць атрыманым прафесіям;

— прафесійна арыентаваныя абітурыенты (скончылі факультэт давузаўскай падрыхтоўкі і прафарыентацыі, маюць стаж работы па спецыяльнасці, які адпавядае абранай, або іншую прафесійную арыентацыю).

Для атрымання другой вышэйшай адукацыі прымаюцца асобы на ўмовах поўнай аплаты навучання. Парадак залічэння гэтых асоб вызначаецца адпаведным палажэннем.

Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам, канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй універсітэта на падставе заканадаўства Рэспублікі Беларусь і "Парадку прыёму ў дзяржаўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь на 1999 год".

Дакументы накіроўваць на адрас: 246699, г.Гомель, вул.Савецкая, 104, Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны, прыёмная камісія. Тэлефоны 57-69-17 (адказны сакратар), 56-73-38 (прыёмная камісія).

РЭКТАРАТ.



До начала вступительных экзаменов в вузы осталось всего четыре месяца. Не хочу огорчать будущих абитуриентов, но им придется трудновато: на 1981-1982 годы пришелся пик рождаемости, а это значит, что конкурсы за право стать студентом будут немалыми. В эти дни каждый из будущих выпускников старается получить хорошие, крепкие знания, адекватные требованиям вступительных экзаменов.

И вот тут-то будущие абитуриенты начинают лихорадочно искать достойных репетиторов, благо их объявлениями оклеены все автобусные остановки. Ими пестрят рекламные страницы периодических изданий. Я провела небольшое исследование, задаваясь вопросом, сколько же стоят услуги репетитора, по каким предметам они оказываются и какие гарантии могут дать вам преподаватели.

Почему-то считается, что лучше всего заниматься с преподавателями того вуза, в который

ЧЕМ ЦЕНЕН РЕПЕТИТОР? У.Е!..

вы собираетесь поступать. Например, преподаватели из Лингвистического университета оценивают свои услуги по обучению английскому языку в 10-12 у.е. за академический час. Математики из БГЭУ запрашивают за занятие от 15 до 18 у.е. Что же касается репетиторов из БГУИР и БГПА, то тут расценки чуть пониже: за час физики — 8-10 у.е., математики — 9-12 у.е. Довольно дорого обойдутся занятия с преподавателями медицинского института желающим поступить в этот один из самых престижных и труднодоступных вузов нашей республики: за час занятий химией вам придется заплатить 15-16 у.е., физикой — 10-13 у.е., биологией — 14 у.е. Цены на репетиторов из самого (на мой взгляд) уважаемого и прославленного вуза Беларуси — БГУ — достаточно приемлемы — они колеблются в пределах 10-15 у.е. за час занятий. Вузовские преподаватели котируются достаточно высоко. Так что стоит поторопиться, пока ваши более расторопные соперники не опередили вас.

Тем, кто только начал задумываться о

дополнительных занятиях по предметам, боюсь, остается надеяться лишь на тех репетиторов, чьи номера телефонов обычно расклеены под заголовком "Помогу подготовиться к экзаменам по...". Конечно, цены у них значительно ниже. Стоимость часа математики, к примеру, колеблется от 4 до 10 у.е., русского или белорусского языка — 3-8 у.е., английского — 5-10 у.е. Но, заплатив меньше, рискуешь больше. Ведь невозможно определить сразу, насколько человек компетентен в предмете, которому он берется вас обучить.

Во избежание разочарования, слез и безвозвратно потраченных денег можно воспользоваться и таким советом. Не надейтесь, что кто-то вложит в вашу голову все необходимые знания при минимальных затратах усилий. Деньги тут — плохая подмога. Лучше садитесь за учебники, и все у вас получится.

Анна МУРАВСКАЯ,
(“Рэспубліка” за 10 марта 1999 г.)

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ



В начале месяца в г. Гомеле прошло несколько встреч с известной писательницей Светланой Алексиевич. Одна из них проходила в ДК БелОГ, на которой мне довелось побывать. На эту встречу пришли разные люди — и учителя, и студенты, и просто любители современной литературы.

Одно меня только неприятно поразило. С. Алексиевич широко известна в Беларуси и за ее пределами, даже в Китае и во Вьетнаме выходили ее книги, а людей на встречу с ней пришло совсем немного. Стало обидно за землю: ведь не каждый день к нам приезжают известные писатели.

О многом говорила Светлана (так ее все называли) в тот вечер. И о том, как трудно приходится литературе: писатели нынче на распутье, очень нелегко людям пера сохранить свое лицо, не стать жертвой конъюнктуры — политической или жанровой. И о том, как далеки от действительности оказались мечтания интеллигентов начала 90-х, вдохнув полные

легкие свободы и демократии, зажить "как на Западе", о том, как важно сохранить в душе веру, надежду и любовь, без которых сейчас не выжить.

Проблемы нашего общества, его моральное, психологическое здоровье волнуют Светлану прежде всего. А здоровье это нынче не из лучших. Недаром очень современно звучат ее книги, написанные десять и двадцать лет назад, — "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики". По-прежнему полыхают войны, но уже на просторах когда-то великой державы, по-прежнему гибнут люди и по-прежнему никто не отвечает за это.

"Чернобыльская молитва" — одна из последних книг С. Алексиевич. Светлана стремилась показать нам, что не так страшен Чернобыль природный, атомный, как Чернобыль духовный. Мы снова в страхе перед "завтра", в апатии и неверии, причем страшно не то, что люди не верят в Бога, страшно, когда они не верят в себя, такое общество, где "проиграли все", грозит стать реальностью.

И все же Светлана Алексиевич не сдается: надеется на лучшее, ибо верит как в наш народ, так и в его силы и разум. Жаль только, что таких людей как она с

каждым годом становится все меньше. Не в моде нынче культура.

Мы как-то и не заметили, как перестали читать книги, заменив их просмотром дешевых передач по телевизору, не ходим на выставки и встречи с интересными людьми, заменив их стоянием в очередях за дешевой колбасой и коротанием времени за кружкой пива. Нас уже не смущает нецензурная брань, которая слышна везде — от троллейбуса до библиотеки. Мы с равнодушием читаем сводки о гибели людей в катастрофах и войнах.

Не пора ли остановиться и подумать о самом близком: о том, что касается каждого из нас — здесь и сейчас, на этом клочке родной земли, о том, кто мы и куда идем, где наши корни и что нас ожидает в будущем.

И как никогда сегодня актуальны слова великого русского мыслителя П. Кропоткина, написанные им в 19 веке: "Если только ты увидишь неправду в жизни, ложь в науке или страдание, причиняемое другому, восстань против этой неправды, против этой лжи, против этого неравенства. Для сильных людей жить — значит цвести, каковы бы там ни были последствия расцвета! Они плакаться не станут".

ДМИТРИЙ ЛИНКОВ,
студент гр. И-41
исторического факультета.

ЕЎТУХОЎ Уладзімір Дзмітрыевіч



Вялікім болем у сэрца калег і ўсяго калектыву нашага ўніверсітэта адгукнулася новая і зусім нечаканая страта. Яшчэ нядаўна мы праводзілі ў апошні шлях дэкана біялагічнага факультэта Алешку Сцяпана Фёдаравіча, а праз некаторы час перастала біцца сэрца дэкана філалагічнага факультэта Еўтухова Уладзіміра Дзмітрыевіча.

У.Д.Еўтухоў нарадзіўся 23 ліпеня 1948 года ў г.Ветка Гомельскай вобласці ў сям'і служачых. Пасля школьнай адукацыі набываў спецыяльнасць у Гомельскім музвучылішчы імя Ф.Сакалоўскага. Працаваў у Веткаўскай музычнай школе, служыў у радах Савецкай Арміі.

У 1976 г. У.Д.Еўтухоў з адзнакай закончыў гісторыка-філалагічны факультэт нашага ўніверсітэта. Будучы студэнтам, за выдатную вучобу, актыўную навуковую і грамадскую працу неаднаразова заахвочваўся рэктаратам, дэканатам і грамадскімі арганізацыямі. Ён быў узнагароджаны значком "За выдатную вучобу" ЦК ВЛКСМ і Міністэрства спецыяльнай адукацыі СССР.

У.Д.Еўтухоў у 1980 годзе, працуючы на кафедры беларускай мовы, закончыў аспірантуру. У 1982 г. ён абараніў дысертацыю на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук, а праз пяць гадоў яму было прысвоена вучонае званне дацэнта.

Некаторы час Уладзімір

Дзмітрыевіч працаваў загадчыкам падрыхтоўчага аддзялення, а з 1991 года ўзначальваў самы шматлікі ва ўніверсітэце факультэт. Не толькі на Гомельшчыне, але і ў Беларусі яго ведалі як руплівага даследчыка роднай мовы і нашай спадчыны. Па выніках сваёй навуковай дзейнасці ён стаў лаўрэатам штогадовых Скарынаўскіх чытанняў. Вельмі слухным і важкім было ягонае слова на спецыялізаваным Савеце па абароне кандыдацкіх дысертацый па беларускаму мовазнаўству, створаным пры ГДУ, членам якога ён з'яўляўся.

Каго б вы цяпер не спыталі пра Уладзіміра Дзмітрыевіча Еўтухова, — выкладчыкаў, супрацоўнікаў, шматлікіх яго вучняў — пачуецца пра яго самыя цёплыя і шчырыя словы, як аб Чалавеку з вялікай літары. І такім назаўжды ён застаецца ў нашай памяці.

ГРУПА ТАВАРЫШАЎ.

ПА ТРЫ ЎЗНАГАРОДЫ РОЗНАЙ ВАРТАСЦІ



У спартыўным комплексе "Гомсельмаш" завяршыўся асабісты чэмпіянат вобласці па паўэрліфтыngu (сілавому трохбор'ю), дзе прынялі ўдзел мацнейшыя атлеты, якія з'яўляюцца аднымі з лепшых у Беларусі.

Трэйкурснікі факультэта фізічнай культуры майстар спорту міжнароднага класа Уладзімір Гадуноў (75 кг) і майстар спорту Дзмітрый Глухотка (100 кг) падняліся на вышэйшую прыступку

п'едэстала гонару. Асаблівы слоў пахвалы заслугоўвае перамога ў вагавай катэгорыі да 90 кг намесніка дэкана матэматычнага факультэта па выхаваўчай і спартыўнай рабоце майстра спорту Уладзіміра Галавача. Уладзімір Аляксандравіч спаборнічаў з атлетамі, якія ў два разы маладзейшыя за яго.

І не дзіўна, што студэнты нашага ўніверсітэта перамагаюць на розных спаборніцтвах, яны хочучь браць прыклад са свайго трэнера... Сярэбраныя ўзнагароды заваявалі студэнты факультэта фізічнай культуры Павел Чэкмароў (60 кг) — I курс і Аляксей Марозаў (110 кг) — II курс, а таксама

другаккурснік гістарычнага факультэта Андрэй Кашыцкі (100 кг).

Бронзавымі медалямі ўзнагароджаны: Міхаіл Антропаў (56 кг) — II курс факультэта фізічнай культуры, Дзмітрый Струцінскі (67,5 кг) — IV курс гістарычнага факультэта і Сяргей Грышчанка (90 кг) — выпускнік фізічнага факультэта.

Як вы ўжо зразумелі, гэта — выхаванцы У.Галавача.

Даводзіцца толькі здзіўляцца, як Уладзімір Аляксандравіч знаходзіць сілы для такой актыўнай выхаваўчай, трэнерскай і навукова-метадычнай работы, жывучы ў цяжкіх бытавых умовах.

В.МАРЧАНКА.

САДЗЕЙНІЧАЕ ФЕХТАВАННЕ

Больш 60 студэнтаў розных факультэтаў нашага ўніверсітэта займаецца ў спартыўнай секцыі фехтавання. Яно заўсёды было сапраўды студэнцкім відам спорту. Фехтаванне дазваляе развіваць такія якасці як спрытнасць, хуткасць рэакцыі, каардынацыю, вынослівасць, гібкасць, рашучасць, усё, што так неабходна маладому чалавеку. У фехтаванні не патрабуецца вялікай сілы, асаблівай мускулатуры, магутнага ўдару. Усе паядынкі

носяць інтэлектуальную накіраванасць, патрабуюць тактычнага і тэхнічнага абыгрывання праціўніка.

У той жа час фехтаванне можа служыць студэнтам сродкам актыўнага адлачынку, пераклучэння ўвагі з аднаго стану дзейнасці на другі. У выніку апытання выкладчыкаў і студэнтаў фізічнага і эканамічнага факультэтаў нашага ўніверсітэта ўстаноўлена, што пасля кароткай фехтавальнай трэніроўкі

студэнты праяўляюць больш высокую працаздольнасць і творчае мысленне, асабліва на практычных занятках. Пры падвядзенні вынікаў паспяховаасці аказалася, што 13 студэнтаў-фехтавальшчыкаў здалі зімовую сесію на "выдатна", 24 — на "выдатна" і "добра".

В. ЛІСОЎСкі,
дацэнт кафедры
фізыхавання і спорту,
заслужаны трэнер РБ.

ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ імя Ф.СКАРЫНЫ

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне вакантных пасадаў па кафедрах:

- рускай літаратуры — асістэнта;
- падрыхтоўкі да паступлення ў ВНУ і прафарыентацыі — заг. кафедры;
- эканамічных тэорый — ст. выкладчыка;
- грамадзянска-прававых дысцыплін — асістэнта;
- крымінальнага права і працэсу — асістэнта;
- тэорыі і гісторыі дзяржавы і права — асістэнта;
- беларускай літаратуры — асістэнта;
- нямецкай мовы — выкладчыка;
- геалогіі і разведкі карысных выкапняў — ст. выкладчыка;
- геаграфіі — асістэнта (3);
- тэорыі і методыкі фізічнай культуры — выкладчыка;
- фізыхавання і спорту — выкладчыка;
- аздарэўленчай і лячэбнай фізкультуры — выкладчыка.

Тэрмін падачы заяў — не пазней I месяца з дня апублікавання паведамлення.

Заявы накіроўваць на адрас: 246699, г.Гомель, вул.Савецкая, 104.

РЭКТАРАТ.

О серьезном — с юмором

ПРАЗДНИЧНЫЕ СТРАДАНИЯ

Фу-ух! Наконец-то он прошел. Пережили-таки кое-как. Теперь еще до следующего не скоро. Правда, уже больше полмесяца прошло, а такое впечатление, что еще только вчера этот кошмар закончился...

Что значит, какой кошмар? 8 Марта, конечно же! 23 февраля хоть и рабочий день, но по крайней мере, ничего делать не надо! Женщины и тебе уберут, и тебе наварят, и тебе подарок купят. А 8 Марта? Ну что это за праздник такой, я у вас спрашиваю?! Женщины, правда, хоть уберут да наварят, а нам? Всегда все самое тяжелое! Вот взять, к примеру, подарок. Носовой платок у нее, видишь ли, уже есть, мыло тоже. Души в прошлый раз дарил — так она ими теперь только шубу душист — чтобы моль, говорит, дохла. Книжку вот ей хотел купить "Детали машин", хорошо, что друг отговорил. Ты ей, сказал, лучше сразу подшипник или шестеренку какую купи, теория, мол, хорошо, но наглядные пособия лучше. Ну я у нее спросил, что ей больше нравится, резисторы или теристоры, так она сказала, что таких цветов не знает, и что если на розы денег не хватит, то чтобы хоть мимозы купил.

Ну да это еще ладно. Подарок я свой купил! Тапочки. Сказали, правда, что белые очень маркие, пришлось верх оторвать. Ничего, к подошве резиночки пришил — шлепанцы получились. Очень даже ничего! С подарком я разобрался, так нет же, им этого мало. Ты еще и в магазин сходи, и посуду помой, и чайку принеси, и носки за собой постирай, и двери перед ними открой, это, значит, когда из троллейбуса выходит. Мол, у нас 8 Марта, мы хрупкие создания. Ничего ж себе хрупкие, я за один день только от одной посуды переутомился. Ужас! Хорошо еще, что праздник этот "расчудесный" только один раз в году. Фу-ух!

Н.ПОЛЕГИНА, студентка I курса филологического факультета.

Аўтары надрукаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць прыведзеных фактаў, цытат, эканамічных даных, асабістых імён, геаграфічных назваў і іншай інфармацыі, а таксама за тое, каб у матэрыялах не ўтрымлівалася даных, якія не падлягаюць адкрытай публікацыі. Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку абмеркавання, не раздзяляючы пункту гледжання аўтара.

ЗАСНАВАЛЬНІК — Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны.

Наш адрас: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, пакой 1-18, тэл. 57-43-21.

Зарэгістравана ў Дзяржкамдруку 26 чэрвеня 1996г. Рэгістрацыйны № 263

Спонсар газеты — прафком студэнтаў.

Газета набрана і сверстана на настольна-издательском комплексе ИВЦ ГГУ, отпечатана на фабрике "Полеспечать", г.Гомель, ул. Советская, 1.

Якасць друку адпавядае якасці арыгіналаў заказчыка.

Рэдактар
Ул.П.БАЛОГА

Аб'ём 1 друк. арк.
Тыраж 1.000 экз.
Заказ **153**.
Падпісана да друку 23.03.99.